

6
2020

РОДНАЯ ПРИРОДА

Родная природа
Грамадска-палітычны,
навукова-папулярны
экалагічны часопіс
№6, чэрвень, 2020

Выдаецца са студзеня 1972 года
На беларускай і рускай мовах

Заснавальнік

Міністэрства прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь

Галоўны рэдактар

Вераніка Аляксандраўна Коласава

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас:
220013, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а
e-mail: info@vviazda.by

Паштовы адрас:

220034, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Захарова, 19
e-mail: pryroda@vviazda.by

Тэлефоны:

прыёмная — (017) 287-19-19
галоўны рэдактар — (017) 263-84-61
аддзел рэкламы — (017) 287-17-79
аддзел падпіскі — (017) 337-44-04

Падпісныя індэксy:

74926 — індывідуальны
749262 — ведамасны

Пасведчанне аб дзяржаўнай
рэгістрацыі сродку масавай
інфармацыі № 572
ад 29.01.2014,
выдадзенае Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Выдавец

Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
“Выдавецкі дом “Звязда”

Дырэктар — галоўны рэдактар
Павел Якаўлевіч Сухарукаў

Тэхнічны рэдактар,

камп’ютарная вёрстка:

А.В. Папоў, А.К. Асіпенка,

К.А. Горыд

Стыльрэдактар

І.Б. Хвалеі

Падпісана да друку

15.06.2020

Фармат 60x84 1/8

Папера мелаваная

Друк офсетны. Ум. друк. арк. 6,51

Улік.-выд. арк. 9,61

Тыраж 1045 экз.

Заказ

Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства “БудМедыяПраект”.
ЛП 02330/71 ад 23.01.2014,
вул. В. Харужай, 13/61,
220123, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Пры выкарыстанні матэрыялаў
спасылка на часопіс

“Родная прырода” абавязковая.
Рукапісы не рэцэнзуюцца
і не вяртаюцца. Рэдакцыя па сваім
меркаванні адбірае і публікуе
адрасаваныя ёй пісьмы.

Адказнасць за змест рэкламных
публікацый і модуляў нясуць
рэкламадаўцы.

6+

© Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь, 2020



Фота: Васіля ЗЯНЬКО



- 2 диалоги о природе
“Необходима мобилизация
всех уровней власти, общества
и бизнеса на совместные
действия по охране природы”
национальный интерес
- 5 Биоразнообразие —
забота всех и каждого
на пути к Целям
- 8 “Отходные” перспективы
грамадская ініцыятыва
- 11 Рассказы пра сваю крыніцу
на страже природы
- 12 Из агрономов — в буровики
метеоклуб
- 14 Кажется, дождь собирается...
“горячая” тема
- 17 Что такое “зеленый квадрат”?
і храм, і майстэрня
- 37 Свой шлях
удивительное — рядом
- 39 Непризнанный лидер
полезности
вокруг света
- 42 Голубые глаза Армении
птушкі і мы
- 44 Буслы на папялішчы
кот и пес
- 50 Ничего я не хочу!
рыбак — рыбаку
- 52 С удочкой по улочкам
гарадское асяроддзе
- 54 А ты ведаеш, што расце
пад нагамі?